

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Исторический факультет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Материалы II Международной студенческой
научно-теоретической конференции

Минск, 18 апреля 2017 г.

Минск
РИВШ
2017

УДК 378(061.3)
ББК 74.58
А43

Печатается по решению Совета исторического факультета
Белорусского государственного педагогического университета

Рекомендовано
Советом
(протокол № от 201 г.)

Редакционная коллегия:
кандидат исторических наук доцент *А. В. Касович* (отв. ред.);
кандидат исторических наук доцент *С. П. Шуляк*;
кандидат исторических наук доцент *А. А. Корзюк*;
кандидат исторических наук доцент *А. Ф. Великий*

Рецензенты:
доктор исторических наук профессор *Н. М. Забавский*;
доктор исторических наук профессор *А. М. Лютый*

Актуальные проблемы социально-гуманитарного зна-
А43 ния: материалы II Междунар. студ. науч.-теорет. конф.,
Минск, 18 апр. 2017 г. / редкол.: А. В. Касович (отв. ред.)
[и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – 430 с.
ISBN 978-985-586-021-2.

В сборнике представлены материалы исследований молодых уче-
ных республиканских, россий-ских, казахских и украинских высших
учебных заведений, учащихся учреждений общего среднего образова-
ния, посвященные актуальным проблемам исторических, педагогиче-
ских и социально-гуманитарных научных дисциплин.

Адресуется преподавателям, магистрантам и студентам вузов.

УДК 378(061.3)
ББК 74.58

ISBN 978-985-586-021-2

© Оформление. ГУО «Республиканский
институт высшей школы», 2017

седатель Комитета госконтроля Александр Якобсон, заместитель Премьер-министра Анатолий Тозик и председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. Через болото Бридский мох солдаты, используя мокроступы, волокуши и плоты, возводя гати. Эта часть истории отражена на монументе. Справа и слева – наступающие советские воины. Среди них партизаны и моряки Днепровской военной флотилии. Фоном стали стрелы, указывающие два главных удара Красной Армии. В центре – Рокоссовский К. К., Жуков Г. К., Батов П. И., Панов М. Ф. В г. Светлогорске есть памятник морякам Днепровской флотилии на берегу р.Березина.

Эта операция является, по глубокому моему убеждению, венцом творчества офицеров и генералов 65-й армии и ярким памятником мужества ее солдат.

Литература

1. *Батов, П. И.* В походах и боях / П. И. Батов. – М.: Воениздат, 1974
2. Великая Отечественная война советского народа. – Минск, Изд. центр БГУ, 2005. – 271 с.
3. *Жуков, Г. К.* Воспоминания и размышления: в 2 т. Т. 1 / Г. К. Жуков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 415 с.
4. *Павлов, И. Н.* От Москвы до Штральзунда / И. Н. Павлов. – М.: Воениздат. 1985.
5. *Лемешонок, В. Л.* Направление главного удара: Операция «Багратион» / В. Л. Лемешонок // *Беларус. думка.* – 1994.
6. *Лемяшонак, У. Л.* Беларуская наступальная аперацыя ў аэцыні рускіх генералаў і афіцэраў / У. Л. Лемяшонак // *Беларускі гістарычны часопіс.* – 2004. – № 7. – С. 18–23.
7. *Нарысы гісторыі Беларусі:* у 2 ч. – Минск: Беларусь, 1995.
8. *Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Светлагорскага раёна:* у 2 ч. – Минск: Беларусь, 2003.
9. *Рэспубліка Беларусь: энцыклапедыя:* у 6 ч. Т.1 – Минск: БелЭн, 2005.
10. *Ранак плюс.* – Май 2007
11. *Рокоссовский, К. К.* Солдатский долг / К. К. Рокоссовский, – 5-физд. – М.: Воениздат, 1988, – 367 с.
12. *Советская Белоруссия №112 (24495).* – 17 июня 2014 года.
13. *Советская Белоруссия №65 (24448).* – 8 апреля 2014 года
14. *Тимохович, И. В.* Битва за Белоруссию. 1941–1944 / И. В. Тимохович. – Минск: Беларусь, 1994.
15. *Энцыклапедыя гісторыі Беларусі:* у 6 т. Т.2. – Мн: БелЭн. 1994.

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ЯРОСЛАВИЧ И ЕГО ПРИВИЛЕЙ 1503 ГОДА

М.А. Черкасов, 2 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – И.Л. Калечиц, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

В данной работе мы обозначим проблемы, которые, несомненно, требуют дальнейшего рассмотрения. Это, во-первых, явная недостаточность сведений, касающихся биографии удельного пинского князя Фёдора Ивановича Ярославича, привилей которого, датируемый 1503 годом, находится в Национальном историческом архиве Республики Беларусь. Во-вторых, в архиве находятся и другие привилеи этого князя, которые нуждаются в изучении. Задачи данной статьи – ознакомиться с биографией удельного князя и проанализировать содержание привилеи и его основные палеографические черты.

Прежде чем рассмотреть один из документов, который принадлежит Фёдору Ивановичу Ярославичу, следует сказать несколько слов о самой личности удельного князя. У нас имеется о нем не так много информации. Мы знаем, что его отцом был удельный князь Иван Васильевич Боровский, а матерью - Евдокия Фёдоровна Воротынская. Известен тот факт, что в 1498 году он женился на Александре Олене Семёновне Слуцкой. Править городом Пинском Фёдор Иванович стал в 1501 году, после того как умерла его теща Мария Ивановна, которая правила Пинском после смерти в 1495 году единственного своего сына Василия Семёновича. А в 1503 году князь Иван Васильевич Боровский передал права на управление некоторыми городами (Клецком, Рогачёвом, Давид-Городком) Фёдору Ивановичу [2]. Умер Фёдор Иванович Ярославич в 1520 или 1521 году, не оставив наследников. Поэтому свои земли он завещал великому князю литовскому, что означало вхождение этих земель в состав государственных.

Один из его привилеев Фёдора Ивановича Ярославича датирован 1503 годом. Документ написан скорописью на старобелорусском языке. Документ начинается словами: « Я князь Фёдор Иванович Ярославич и со княгинею своею с Оленою ..». В конце документа есть приписка на латинице, датируемая 14 января 1759 г.

Что касается палеографических особенностей, то сразу бросаются в глаза некоторые из них. Первая из этих особенностей заключается в том, что присутствует характерное написание буквы «ж» в виде длинного «хвоста» с завязанным наверху «крендельком», которое проявляется, например, в слове «пожаловали». Стоит, правда, отметить, что встречается и простое написание буквы «ж», например, в слове «пожитиами». В этом документе мы можем также увидеть варианты написания буквы «в». В одном случае мы можем увидеть написание этой буквы как современной прописной, например, в слове «Иванович», а в другом случае мы можем увидеть форму, которая больше напоминает квадрат, например, в слове «Иванцовское». Также можно увидеть случаи, когда два варианта написания этой буквы есть в одном слове. Это явление можно увидеть в слове «Ярославович». Существует в этом документе и ещё одна интересная особенность. Это особенность заключается в характерном завитке на букве «у», которая встречается в большинстве случаев. Обращает на себя внимание и написание буквы р в виде двух петель: большой сверху и малой – снизу.

Основное содержание грамоты заключается в том, что Фёдор Иванович и княгиня «пожаловали дворянину Савостиану Скеве Оппоновичу и Грицку Князиковичу» в селе «Оллени» пять дворич (Одалишко, Иванцовское, Мануиловское и другие).

Таким образом, мы рассмотрели основные данные биографии удельного князя Фёдора Ивановича Ярославича и его привилей с точки зрения содержания и примера определённой стадии развития скорописного письма. Выделили основные особенности графического изображения букв, характерные для данного памятника. Данный привилей не является единственным в своём роде, он нуждается в дальнейшем исследовании и сравнении с другими привилеями этого удельного князя.

Литература

1. Режим доступа: <http://niab.by/images/147-3-12010-101.jpg>. – Дата доступа 8.03.2017.
2. Режим доступа: <http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:431141>. – Дата доступа 8.03.2017.

К. ЕЗАВИТАЎ ЯК ДАСЛЕДЧЫК БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ Ў ПРЫБАЛТЫЦЫ

*А. Г. Чарняўскі, Актриса, ф-т гісторыі, камунікацыі і турызму, ГрДУ, Гродна
наук. кір. – А. С. Горны, кандыдат гістарычных навук, ГрДУ*

Верагодна, Кастусь Езавітаў – адзін з першых даследчыкаў беларусаў у замежжы. Менавіта з гэтай з'ямай звязаны некаторыя працы гэтага дзеяча беларускага нацыянальнага руху, а менавіта «Беларусы ў Латвіі» 1927 г., «Беларусы ў Літве» 1932 г. і інш. Як бачна з назваў выданняў К. Езавітава, яго найбольш цікавіў лёс беларускай меншасці ў прыбалтыйскіх краінах. Такі выбар, напэўна, не быў выпадковым.

Аўтар добра ведаў гэтыя дзве краіны і беларускую меншасцёвую справу ў іх. Пэўны час быў звязаны з літоўскай дзяржавай. Напрыканцы 1918 г. ён з-за перадачы Мінску бальшавікам з'ехаў у Вільню. Адтуль Віленскай Беларускай Радай са згоды Літоўскай Тарыбы ён быў накіраваны ў Беласток, быў камісарам гэтага горада. Пазней яму быў даручаны Плянтава-Шчучынскі павет, неўзабаве быў назначаны камандзірам I Гродзенскага Беларускага пяхотнага палка [1, с. 222]. Прымаў удзел у Літоўска-беларускай місіі ў Польшчы. Пазней пераехаў у Коўна, палітычны цэнтр Літвы, быў прызначаны начальнікам канцэлярыі літоўскага Міністэрства беларускіх спраў [2, с. 173].

Адносна Латвіі варта нагадаць, што ён нарадзіўся ў 1893 годзе ў тагачасным Дзвінску – сучасным Даўгапілсе ў Латвіі, які знаходзіўся прынамсі тады на латвійска-беларускім памежжы. У Латгаліі, усходнім рэгіёне Латвіі, К. Езавітаў нямаў пражыў да вайны, і паспеў нават папрацаваць школьным настаўнікам [2, с. 171].

Злучала яго з Латвіяй таксама тое, што пасля працы ў Міністэрстве беларускіх спраў ён заняў пасаду кіраўніка Вайскова-Дыпламатычнай Місіі БНР ў Латвіі і Эстоніі. Пасля спынення дзейнасці Прадстаўніцтва БНР у Латвіі К. Езавітаў атрымаў латвійскае грамадзянства [2, с. 175].